

Самаабкладаньне — на сялянскія патрэбы купані імкнуцца зрываць сходы

Бядняцка-серад-няцкі блёк дае адпор заможнікам

Кампанія па самаабкладанні ў БССР — у поўным ра гары. Амаль што на ўсіх акругах праводзяцца сходы беднякоў і сярэднякоў, на якіх абгаворваюцца пытанні аб патрэбах вёскі і выносяцца паставы аб збіранні сродкаў на здавальненне найбольш балючых запатрабаванняў.

Нашы харэспандэнты аднадушна падкрэсліваюць вельмі спрыяючыя адносіны бядняцтва і сярэдняцтва да кампаніі.

У Чашнікауцкім раёне, Віцебскай акругі, з 97 сходаў 75 галавалі за самаабкладанне, уносіліся дэкларацыі прапановы — пабудаванне лазьняў, школы і г. д.

У Нараўлянскім раёне, Мазыр-скай акругі, дзякуючы добрай падрыхтоўцы бедняцтва, амаль што на ўсіх вёсках праведзены паставы, за выключэннем пазначанай часткі вёсак дзе прышлася сходы пераесці на іншыя тэрміны, у сувязі з тым, што зьявіўся пазначаны прашаў сьцяг.

У вёсцы Сялява, Круглянскага раёну, на Аршанічыне, праведзены сходы, дзе прысутнічала каля 60 проц. абіральнікаў. Прапановы аб самаабкладанні прыняты аднагалосна. У вёсцы Палкава, Мельніцкага раёну аднагалосна, паставоўлена правесці самаабкладанне на 35 проц. с.-г. палатку і абсталяваць школу і хату-чыталню.

З усіх месцаў паступаюць весткі аб актыўным супраціўленні кулацтва самаабкладанню. Яны прыносяць сваіх знаёмых на сходы, агітуюць супроць закону, наладжваюць паліюкі, на якія запрашаюць беднякоў і іншых суседзяў. У некаторых вёсках сиробы кулацтва пелі посьпех. Паставы праводзіліся, але панава свікаваныя сходы праводзілі самаабкладанне.

Б—ша.

Кулацкі „агітпроп“

Шкоднікі самаабкладання Пінтусы.— На што ідзе самаабкладанне.— Трэба хутчэй прыступіць да збору плацяжоў МАГІЛЭЎ. (Ад уласнага харэспандэнта). Хто такі Пінтус? Кулак. Сьведучынт. Мае досыць добрую гаспадарку, у ладата яшчэ гандлюе сьвінямі, Яму не падабаецца самаабкладанне. «Сіла ў арганізацыі», думае сабе Пінтус. Ён арганізуе навакол сабе падобных да яго і з дапамогаю іх правальвае самаабкладанне ў вёсцы Зарэцы, Лупалаўскага раёну.

Гэтым ён не здавальняецца і пераносіць сваю дзейнасць на іншыя вёскі сельсавету, і ў выніку большая палова вёсак Зарэцкага сельсавету адмаўляюцца правесці самаабкладанне.

Нарэшце, Пінтус прабраўся са сваім «агітпропам» у суседні Ждановіцкі сельсавет. Усюды казаў: «калі ўсе адмовіліся ад самаабкладання, дык і вы павінны яго праваліць».

Прышлось... сьвініць працу грамадзяніна Пінтуса, а ў Зарэцкім сельсавете будучы прасьдзены яшчэ раз сходы.

І яшчэ ў адной вёсцы—Азёр'і, Нічыпаравіцкага сельсавету, кучка заможнікаў сарвала самаабкладань-

не. На ўсіх іншых вёсках Лупалаўскага раёну (праведзены пакуль што сходы ў 70 проц. усіх насельніцкіх пунктах)—самаабкладанне прайшло. Усюды вызначаны сумы для самаабкладання ў разьмеры 35 проц. ад с.-г. палатку.

На што прызначаны сродкі ад самаабкладання? На школьныя патрэбы (пабудова і рамонт школьных будынкаў, часткова хат-чыталень), потым на супроціпажарныя мерапрыемствы і, нарэшце, на шляхі і масты.

Найдзеш прайшоў сходы ў вёсцы Бароўкі. Выступаўшыя сяляне ніколі не суарачылі супроць самаабкладання і казалі, што яно вельмі патрэбна.

Такім чынам, паставы аб самаабкладанні вынесены, але пакуль што грошы нідэ ні ўнесены, і вось тут ёсць важная перашкода. На вёсках ня ведаюць, якім чынам праводзіць збор сродкаў. Напрыклад, у вёсцы Бароўцы грамадзяне гатовы ўжо ўносіць грошы, але ніякіх квіткаў у нікога няма.

К. Лапцаў.

Ярашэвіч ня хоча нажываць ворагаў

БАБРУЙСК. (Уласны кар.). Тыя сродкі, якія адпускаюцца на дзяржаўны бюджэц, не дазваляюць сельсаветам і райвыканкомам узяць на выстарчалную ўвагу добрабыту вёскі.

Яшчэ далёка ня ўсе масты адрамантаваны. Значная колькасць сялянскіх дзяцей не абхоплены школай. Шмат школьных павішак няўжыта, бо аднавідуць сваю праўдзельнасьцю. Ва ўсёй акрузе амаль што няма грамадзкіх лазьняў.

Самаабкладанне ўжо праведзена ў 283 насельніцкіх пунктах. Агульная сума самаабкладання складала ўжо 88.390 р.

Паволье напярэдніх надлікаў, самаабкладанне па Бабруйшчыне павінна скласьці суму ў 524.000 руб.

У шмат сельсаветах вагляюцца вельмі няўважлівыя адносіны сельсаветчыкаў да кампаніі. Старшыня Баратковіцкага сельсавету, Жлобінскага раёну, Ярашэвіч пакінуў сходы, вярнуўшы, што яму ня хочацца нажываць сабе ворагаў. У некаторых сел саветах, дзякуючы слабой падрыхтоўцы бедняцтва, былі сарваны сходы заможнікамі-кулакамі. У большасці пунктаў самаабкладанне праходзіць пры арганізаваным умяшчэнні б дзяткі.

Шпіёнаў—к сьценцы

Рабочыя — аб эканамічнай контр-рэвалюцыі ў Донбасе

— Я быў на працягу вольнага, калі звычайна ў газэце аб яноме ў Донбасе. Іа 11 годзе рэвалюцыі нельга было чакаць такіх выпадкаў. Гэта гаворыць аб тым, што контр-рэвалюцыя на сьвіць і што трэба больш рашуча вярнуць барацьбу з кулацтвам. Тэ-

да систематычна тармазіць разьвіццё нашай гаспадаркі, дык пра-летарскі суд павінен сказаць сваё рашучае слова і паводзіць такім спэцыяльным іх належнае месца. Гэты вы-падак павінен быць навукаю для нас, каб мы больш уважліва саці-лі за працай «сваіх сьпіяў».

Майстар-вінакур зав. «Чырвоная Зара» Самсон Анцэло-

ПРАЗ 2 ТЫДНІ ПАЧЫНАЕЦА БУДАЎНІЧЫ СЭЗОН

Падрыхтоўка да сэзону ў БССР яшчэ не разгарнулася УСТАНОВЫ НЕ ПАКЛАПАЦІЛІСЯ ЗАБЯСЬПЕЧЫЦЬ СЯБЕ РАБОЧАЙ СІЛАЙ

РАБОЧАЯ СІЛА І БУДАЎНІЧЫ СЭЗОН

У сэзоне патрабуецца 30 тысяч рабочых. Дагавароў на дастаўку рабочае сілы заключана толькі на 4.000 чалавек

(Гутарка з загадчыкам аддзелу рабочага рынку тав. Мышалавым)

Наркампраца для рэгулявання забесьпячэньня рабочай сілай будаўнічых работ у гэтым сэзоне праведзена ў мацнёньне бірж працы спецыяльнымі работнікамі, створанымі ў адпаведныя пункты ў раёнах. 23 савіка Наркампраца склікае нараду загадчыкаў бірж працы буд-ных акруг для абгаворвання вы-татэльна, зьвязаных з рэгуляван-нем рынку працы ў будаўнічым сэзоне.

Работа па заключэньні дагавароў з больш буйнымі будаўнічымі а-рганізацыямі ў асноўным закончана і дагавары амаль з усімі заключаны дагавары з Белдзяржстром, «Торгстром», Ваенведом, чы-гункай, Домам Селяніна, Белжылса-юзам і інш., якія абхавляюць да 4.000 чал.

Аб патрабаваньнях у рабочай сіле пазуць што ня маюцца пэўных востак. Адеутнічаюць усім весткі аб неабходнай рабочай сіле Гомелю, Ніцэбску і Мазыру. Па Менску, Воршы, Магілёве, Полацку маюцца ня поўныя залукі на наступную рабіду: цесьляроў—3.000 ч., ка-меншчыкаў—1.270, сталяроў—610, тынкаўшчыкоў—510, пачыкоў—300 і г. д. Усяго па гэтых акру-гах на няпоўных залуках патра-буецца 21.106 чал. рабочых. Не хапае па гэтых акругах на сьнеж-ні дзень 1.000 цесьляроў, 800 ка-меншчыкаў, 120 мастаўшчыкоў, 150 бетоншчыкаў і інш.

У заключэньне тав. Мышалаву заявіў: а лічу, што Наркампраца зрабіў усё магчымае для урегуля-вання і плянамернага забесьпя-чэньня рабочай сілай пярэрашні будаўнічы сэзон. Толькі адеутнасць плянаў у некаторых будаўнічых арганізацыяў можа выклікаць пера-боі ў рабоце і месца, бо многі пана-так сэзону.

ДЗЕ ТЫ, БЭКОНЫ ЗАВОД?

Яшчэ ў 1926 г. у Эканомпара-дзе БССР салодка загаварылі аб бэконным заводзе, ах, як гаварылі, як гарачыліся, як хваляваліся.

Колькі паперы патапула ў веч-насьці, колькі праектаў і дзейных плянаў складаліся і из за «дзья-рыма габінэту» радаваліся нашы беспрацоўныя...

Наступіў 1927 год. Пачалі, як пачынаюць усе прыстойныя лю-дзі: выпісалі з Масквы інжынера, Наркамгандля БССР вельмі ветэ-ра прыняў яго і ўмяляна сказаў:

— Пабудуйце нам бэконны за-вод, у нас зьялія вялікая і багатая, але завод бэконны—нам патрэбен, будзем пасылаць у «чужаземным» краіны нашых сьвіней, выпрацуем бэкон.

— Што-ж можна, з нашага бо-ку прыпыну няма, мы з нашым вялікім завадзеньнем, гаварыў спа-койна і дэлавіта маскоўскі інжы-нэр.

— На руках,—вотліва адказалі ін-жынеру, складзеце праекці, а мы тэргаванаца на будзем, пагодзімся, бо не рахункавод вы, што зьнімем

у вас тройку, або пяцёрку... Атрымаўшы аванс, інжынер па-ехаў у Маскву.

Прашло 3-4 месяцы. Ціха і спа-койна вакол бэконнага заводу, «ни духу, ни слуху».

— Нара праекцік прыслаць, на-помнілі базавліва інжынеру з Мас-квы. Зноў прайшло тыдзень 6.

І ў адну прыгожую раніцу пры-ехаў інжынер з Масквы і прывёз з сабою з Масквы праект бэконна-га заводу.

— Ведаеце, перагружан, нагру-жап, вы мог раней даставіць.

Ну вам можна дараваць, вы-ж з цэнтру, дзякуем і за гэта.

Інжынер з Масквы атрымаў па-дзяку і вярне 3 т. р.

Зноў пацяклі «свалатыя дзень-кі», паехаў праект прагудьвацца па розных інстанцыях, то ў адні габінэц, то ў другі, а часамі ён дзе-небудзь ляжаў і драмаў ціхім спакойным сном.

Зноў стала ціха, ціха, і беспра-цоўныя кінулі спадзяванца і нейкім чынам забыліся аб вялікіх пар-сыяктыках па эканарце, бэкона.

Новы закон аб страхаванні рабочых будаўнікоў

Галоўсацстрах БССР вызначыў 7 прафэсій, якія маюць поўную магчымасьць атрымаць усе віды дапамогі цэлы год. Выдаткі на страхаваньне дагэтуль займалі ў будаўніцтве вялікае месца. Прад-прыемствы на гаспадарчым ра ра-хунку плацілі 16-18 проц. стра-хоўкі, а на дзяржаўным бюджэце —10 проц. Урад выдаў закон аб зьмяншэньні працэнту страхаван-ня на будаўнічых работах да 7—8 проц., а за работы, якія маюць сэзонны ці выпадковы характар, працэнт страхаванья яшчэ больш павышыць. Гэты новы закон дае магчымасьць патавіць будаўніцтва прыблізна на 1,5 проц. і 1,8 проц.

На падставе новага закону цыер больш будучы забясьпечвацца дапа-могамі асноўным групам рабочых, якія жывуць у гарадох і ня маюць іншых крыніц існаваньня.

Галоўсацстрахам разам з ЦП саюзу будаўнікоў устаноўлена, што каменныя, пячынны, тынкаўшчыкія, цесьлярскія, сталарыя, маларскія і інш. работы забясьпечваюцца поў-насьцю усімі відамі дапамогі круг-лы год. Гэта ў тым выпадку, калі рабочы жыве цэлы год у гарадзе і ня мае ніякага іншага дапаможна-га ці выпадковага заработку. Ра-бочыя, якія жывуць у пасёлках або мьстэчках і маюць выпадковы зарабатак, могуць атрымаць дапамогу

Скончыўся 1927 год, пачаўся 1928 г. і ўспомніў я, што патра-целі заводу ў 1926 г. складалі праект, што завод бэконны павінен быў яшчэ ў 1928 годзе распачаць працу.

І стаў я шукаць, дзе-ж завод, дзе тыл «добрыя парывы», якім так уласьцівы і старому, і малому...

Інжынер даўно забыўся аб сваім праекце, атрымаў імі грошы да-но страчаны, праект, склазены гэ-тым інжынерам, педзе захоўваецца ў негараданай шафе Наркамгандля, або Белдзяржгандлю, а можа і Нар-камзему.

Кажуць, што ў Наркамгандлі толь-кі гэтымі днямі ўспомнілі аб за-водзе і ёсьць тэндэнцыя зноў вы-клікаць інжынера з Масквы і па-чаць зноў спачатку.

Зноў пойдзе гісторыя: ад Эканомпа-рады да Наркамгандля, ад Наркам-гандля да Дзяржгандлю, ад Дзярж-гандлю да Наркамзему і так бес-канца.

Дзе-ж ты, бэконны завод? Стрэлачкі.

Бюракратычны сьлімак

Сьлімак едзе, калісьці будзе. Мы кажам аб тым сьлімаку ў нашых установах, які рухаецца ня дужа хутка ў выкананьні дырэктыв РСІ. Гутарка ідзе аб хуткасці і якасьці прапароўкі праектаў скара-чэньня і спрашчэньня справаздач-насьці.

Не сьлімаюцца

Усе ўстановы скардаціліся на то,

саём, што за такую «хуткасць» трэба падцігнуць рашуча ўсе ор-ганы Беларускага саюзу.

Вызваленьне ад ярма

Калі ўсё старая справаздач-насьць зваліцца з шыі ЖАБТ'ау, то, відавочна, апошнія сустрэньня гэта вызваліць так, як сустра-ваюць вышпеленыя ў туртах волю, бо РСІ больш, чым напалову, ска-

калі падпосляць падведаных уста-новам нематэрыяльны рэчы.

Бабруйскі Жылсаюз пералаў у ЦБ РСІ такіх цікавых дакумант, што ён прасіцца на выстаўку стара-жытнасьці. Над шкло, ня інакш. Хто яго аўтар першапачатковы — гісторык сказа. Але ён вых-дзіць з фінансавага ведамства. Зверху ішчэрыя вялікая вы-трымка з установы ЦК-га парт.

— Калі-б прывялі да мяне гэтых «спэцаў», якія зьяўляюцца чужадамі на цэле нашай краіны і перамяшчаюць нашу сацыялістычную будаўніцтва, я сам, сваёй уласнай рукою, расстраляў-бы іх і рука ў мяне не задрывала-б. Трэба такіх «спэцаў» выраць з дарожні і нашых дзяржаўных прадпрыемстваў.

Прэзідэнт заводу «Чырвоная Зара» Бурштэйн Абрам.

— Усёкі сумленны грамадзянін павінен абурэцца такім зьявішчам

— Да сьняжы такіх шпіёнаў! Калі мы аднасьмя да іх мякка, дык мы можам паставіць пад небясьпеку німае будаўніцтва. Трэба з такімі тыпамі людзей самую рашучую барацьбу. Іх расстраляў павінен быць палітрэдакцыйны ўсё іх тых, хто адважыцца перамяшчаць нашаму мірнаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Мэханік бровару Г. А. Макойчык.

— Лічу, што, акрамя расстраляў, другой кары для контр-рэвалюцыянараў не павіна быць. Калі шпіёны на працягу году адважыцца

— Вынах у Донбасе гаворыць аб тым, што мы лічым на можам быць упэўненымі, што на нашых прадпрыемствах няма контр-рэвалюцыйных спэцаў. Мы павінны больш пільна сачыць за работай нашых прадпрыемстваў. З свайго боку ДПУ павіна ўзмацніць барацьбу з контр-рэвалюцыйнай, уживаючы саіны суровыя меры да злачынцаў. Я лічу, што такіх спэцаў наш пралетарскі суд па галоўцы не паглядзіць.

Майстар мэханічнага цэху зав. «Энэргія» Эдуард Паўлюскі.

6.700 чалавек на будаўніцтве ў Менску

У самым будаўніцтве на пытаньне аб заратах аглядаюць Менску на рабочую сілу нашаму супрацоўніку паведамілі:

— Усяго па Менску ў гэтым будаўніцтве сезоне патрабуецца 6.722 чалавекі: з іх камешчыкаў—450 чалавек, тынкаўчыкаў—200, цесляроў—1.100, бляхароў—75, бетончыкаў—50, муляроў—155, сталяроў—345, цагельнікаў—480 чалавек, маліроў—150, пядсобных рабочых—2.400 чалавек.

На Менскай біржы працы знаходзіцца на сучасе ўсяго 3.887 чалавек. Такім чынам, недахват рабочых будзе пакрыты за лів сэзоньнік ў.

У гэтым годзе на пабуковае ўнівэрсытэцкага гарадка ў працягу 7-8 месяцаў будзе занята 1.200 чалавек—камешчыкаў, далякопаў і цесляроў.

Культурна-бытавое абслугоўваньне сэзоньнікаў

Сама будаўніцтва распрацаваў плян работ па культурным абслугоўваньні сэзоньнікаў. Склікаецца спецыяльная нарада старшын рабочамаў і культурна-бытавага абслугоўваньня сэзоньнікаў. Саюзам ствараюць спецыяльны перасоўны бібліятэчны фонд, для арганізацыі бібліятэч на месцах працы і пры ўсіх інтэрнатах. Разам з бібліятэкамі будзе працаваць таксама кіно перасоўка. Акрамя таго, рабочамамі намочан плян штодзённай работы спрод сэзоньнікаў—лекцыі, даклады, гутаркі і г. д.

На месцах буйных работ будзе арганізаваны чырвоныя баракі і чырвоныя палаткі, у якіх будзе сканцэнтравана культурна-асьветная работа. Сродкі на ўсе гэтыя мерапрыемствы ўжо адпущаны.

322.500 руб. на будаўніцтва вульгустанов.

Па каштарысе НКЛ на 1927-28 год адпущана на будаўніцтва і грунтоўны рамонт будынкаў нав. устанавы 322.500 руб. НКЛ паставіў гэты суму разьмеркаваць наступным парадкам: на зьдольны рамонт будынку Белдзяржмузею і пераробку кувалаў—8 тыс. руб., БДУ—26.500 руб., на рамонт будынкаў Беларускай сельска-гаспадарчай акадэміі—93.280 руб., камуну—8.000 руб., вятарнарабат інстуту—60.000 руб.

На раментаваньне будынкаў падтэхнікумаў найбольшыя сумы адпущаны—Магілёўскаму—13.500 руб., Менскаму вульгустэхнікуму—14.000 руб., Віцебскаму—10.000 руб. і Ахсьціслаўскаму—10.000 руб.

Агульным нагляд і кіраваньне работамі ўстанавы на кіраваньне навукальных установаў, якія і будуць поўную адказнасьць за рэалізацыю выдаткаваньне гэтых грошай.

рача гэту махіну (50 проц.) Гось, напрыклад, быў устаноўлен бляк бегучага пахліку ў 162 пятавыні, а цяпер застаецца 12 і ніякіх парунаньняў не абуд ецца, мы ў гэтым упэўнены. Падлікавал картка па домаўладаньні равай складалася з 400 пятавыняў, цяпер з 165. І чаго ў гэтай страшной картцы ня было.

Калі сузіць па гэтай картцы, то Белжылсаюз абіраў весткі, якія адначасова цікавілі і праф. органы (падлік членаў і ня членаў прафсаюзаў), Паркамасьветы (падлік дзяцей школьнага і дашкольнага ўзросту), органы міліцыі, ваяскама і інш.

Гэта была бліскучая, але «ні сорцу, ні розуму» не патрэбная, старыстыка.

Цяпер станоўцца зразумелым, чаму ЖАКТы мела працуецца: яны займаліся статыстыкай, а ня справай. Вось ад якой пагібелі пер вызваляюцца бедныя ЖАКТы.

У імя «рацыяналізацыі» ў магілю заганыюць

Мы ведаем, што ўсюкую добрую справу можна сапсаваць. Недарма есьць прыказка наконт дурня, які сабе люб разьбіў.

Дык вось, есьць такія органы, якія займаюцца тым, што аргументуюць пастановамі парт. зьездаў,

Вытрымка пагоў добра, але што-ж робіць фіналістыя. Сьледом за вытрымкай яны напісваюць влізарны сьпіс тых форм, якіх прапаўсць прыкладаць да гэта-вога справа дачы дзярж.-гандлёвых і кааперацыйных прадпрыемстваў.

Гэтых форм ці можа, ці можа—46. І чаго ў іх няма. Усё—на кожную патрбу. Тут вам і асарты-не тавараў, збыт, улік аказалеў, рэжы-ткі тавараў... Есьць і гэкі пункт: «які ўліку аказваюць палаткі і акцыя».—На ўсе формы, на ўсялякі выпадак жыцьця.

Калі гэты ўнівэрсальны падлік (гора ад розуму) быў перагледжан у РСІ, там стала валома, чаму ў нас дрэнна працуе жылкаапарачка.

Заводзкі дзень

— Кардэнава фабрыка імя Леніна знаходзіцца далёка ад пошты (14 верст) і таму мы атрымліваем пошту (лісты і газэты) толькі два разы ў тыдзень.

Рабочы атрымлівае за раз столькі газет, што прачытаць іх адразу немагчыма—ён прачытае толькі самыя сьвежыя.

Акрамя гэтага фабрыка ня мае ні тэлефону, ні радыё, якія-б далі магчымасьць сваячасова ведаць, што робіцца на сьвеце. Рабочыя просяць кіраўніцтва сувязі наладзіць паштовую сувязь з фабрыкай.

На электраэнэргію

Як вядома, дражджавы завод «Пралетары» перайшоў на выраб дрожджаў з мэлясы. Першыя-ж выходы прадукцыі далі 28 фун. з пуду сырцу. Сабекшт дрожджаў ад 14 кап. зьнізіўся да 39 кап.

Другое дасягненьне ў тым, што завод амаль што поўнасьцю перайшоў на электраэнэргію. Устаноўлена 7 электра-матораў. Пастаўлена электрычная поветрадука. Устаноўлены новыя кацёл сыстэмы «Лянкашыр», савецкае вытворчасьці. Перавсталяваньне заводу абышлося ўсяго толькі 11.000 р., а эканомія заводу дасяць дзесяткі тыс.

Дзе калдагавор?

Калдагаворная кампанія па зьезда імя Дзямбі даўно ўжо скончылася. З 1-га студзеня існуе новы калдагавор. Але рабочыя і па гэты дзень ня ведаюць яго. Дзякуючы гэтаму бывае шмат непаразуменьняў. На завод паслядзі тры экзэмпляры пэўнага дагавору, але ёны па зьмесьце розныя. У калдагаворах шмат няяснасьці—зусілі ня тое, што прапанавалі рабочыя.

Ільготны праезд на чыгун

Сэзонных рабочых будзе сядзець зь ільготнага выпарыстаньня. Адпаведныя пашпарты будуць выдаваць і біржа працы, і карэспандэнцкія пункты, і райвыканкомы.

Ільготны праезд на чыгун

Сэзонных рабочых будзе сядзець зь ільготнага выпарыстаньня. Адпаведныя пашпарты будуць выдаваць і біржа працы, і карэспандэнцкія пункты, і райвыканкомы.

Гэты падлік членаў і ня членаў прафсаюзаў, Паркамасьветы (падлік дзяцей школьнага і дашкольнага ўзросту), органы міліцыі, ваяскама і інш.

Гэта была бліскучая, але «ні сорцу, ні розуму» не патрэбная, старыстыка.

Цяпер станоўцца зразумелым, чаму ЖАКТы мела працуецца: яны займаліся статыстыкай, а ня справай.

Вось ад якой пагібелі пер вызваляюцца бедныя ЖАКТы.

Мы ведаем, што ўсюкую добрую справу можна сапсаваць. Недарма есьць прыказка наконт дурня, які сабе люб разьбіў.

Дык вось, есьць такія органы, якія займаюцца тым, што аргументуюць пастановамі парт. зьездаў,

Вытрымка пагоў добра, але што-ж робіць фіналістыя. Сьледом за вытрымкай яны напісваюць влізарны сьпіс тых форм, якіх прапаўсць прыкладаць да гэта-вога справа дачы дзярж.-гандлёвых і кааперацыйных прадпрыемстваў.

Гэтых форм ці можа, ці можа—46. І чаго ў іх няма. Усё—на кожную патрбу. Тут вам і асарты-не тавараў, збыт, улік аказалеў, рэжы-ткі тавараў... Есьць і гэкі пункт: «які ўліку аказваюць палаткі і акцыя».—На ўсе формы, на ўсялякі выпадак жыцьця.

Калі гэты ўнівэрсальны падлік (гора ад розуму) быў перагледжан у РСІ, там стала валома, чаму ў нас дрэнна працуе жылкаапарачка.

Гэты падлік членаў і ня членаў прафсаюзаў, Паркамасьветы (падлік дзяцей школьнага і дашкольнага ўзросту), органы міліцыі, ваяскама і інш.

Гэта была бліскучая, але «ні сорцу, ні розуму» не патрэбная, старыстыка.

Цяпер станоўцца зразумелым, чаму ЖАКТы мела працуецца: яны займаліся статыстыкай, а ня справай.

Вось ад якой пагібелі пер вызваляюцца бедныя ЖАКТы.

Мы ведаем, што ўсюкую добрую справу можна сапсаваць. Недарма есьць прыказка наконт дурня, які сабе люб разьбіў.

Дык вось, есьць такія органы, якія займаюцца тым, што аргументуюць пастановамі парт. зьездаў,

Вытрымка пагоў добра, але што-ж робіць фіналістыя. Сьледом за вытрымкай яны напісваюць влізарны сьпіс тых форм, якіх прапаўсць прыкладаць да гэта-вога справа дачы дзярж.-гандлёвых і кааперацыйных прадпрыемстваў.

Гэтых форм ці можа, ці можа—46. І чаго ў іх няма. Усё—на кожную патрбу. Тут вам і асарты-не тавараў, збыт, улік аказалеў, рэжы-ткі тавараў... Есьць і гэкі пункт: «які ўліку аказваюць палаткі і акцыя».—На ўсе формы, на ўсялякі выпадак жыцьця.

«Гэта толькі вясёлыя жарты» Хуліганства на заводзе «Мэтал»

Сваячасова «Зьвязда» пісала аб хуліганскіх зьявішчах некаторых камсамольцаў заводу «Мэтал» да работніц камсамолкі Шыфрынай.

Гэты абуральны факт зьявіўся на сьлё ўвагу ўсёй нашай грамадзянскай часткі.

Ляхаўскі райком КП(б)Б сваячасова вынес рад пастанову і гэтым пытаньні. Два рабочыя—кандыдаты КП(б)Б, якія папаштурхвалі хуліганам, былі выключаны з рады партыі.

Ініцыятары хуліганскага ўчынку, непасрэдна выклікаўшы—рабочыя Рэмізаў, Калосын, Шаўдэён і Альпяровіч—былі выключаны з рады камсамолу.

І вось па днёх гэтыя чатыры хуліганы падлі апэляцыю ў акруговую РК ЛКСМБ.

12-га сакавіка гэта пытаньне разглядалася на аб'яднаным пасяджэньні Менскай акруговай і Ляхаўскай раённай канфліктных камісій ЛКСМБ.

Шмат балючых зьявішч заводзкая

ка быту выявіла канфліктнае камісія.

— Хуліганства,—сказаў адзін камсамалец,—існуе на ўсём «Мэтал» з даўніх часоў. Яно стала звычайным зьявішчам у быце заводу.

«Мат» таварыства пачэснае месца на заводзе. Хлопцы заўсёды крыюць адзін другога «матам». Чаму-ж нехта лаяцца пры дзяўчыне? Гэтая тэорыя ажыццяўлялася на працягу доўгага часу.

Прывычалася заводзкая моладзь спецыяльна пры дзяўчынах расказваць «сальныя» анекдоты, перакідацца лаянкай і г. д.

Часта бывала, што ў часе працы «жартаўнікі» рабілі адзін другому хвасты з калючага дроту, падпальвалі пакалы спэцвотратку; у часе працы наглядзілі бойкі, в'янкі і г. д.

Партыйнай і камсамольскай ячэйкі заводу і заўком не зьвярталі на хуліганства ўвагі. Хуліганскія учы-

кі на заводзе лічыліся «вясёлымі жартамі».

«Жарты»—падпаліць спэцвотратку, аблаяць «матам», прысьці п'яным на працу, зьдэкаваць з дзяўчыны. Жартам лічылі і абуральны апошні ўчынак—у адносінах камсамолкі Шыфрынай.

У свайой пастанове Менская акруговая канфліктная камісія зацьвердзіла рашэньне Ляхаўскага райкому аб выключэньні 4 х хуліганаў з рады камсамолу. Адзін з іх Рэмізаў ужо зьвіты з працы.

Ляхаўскі райком таксама вынес вымову ўсёму старому складу бюро камсамольскай ячэйкі заводу «Мэтал». Зьвіт з працы б. сакратар ячэйкі зав. Жардзэцкі.

Канфліктная камісія выявіла, што хуліганам заахочваюць старшыня заўкому Марголін. Матар'яла аб яго наводзінах перадааны ў акруговую партыйную кантрольную камісію.

М. З.

Паляпшаецца быт работніцы Будуюцца новыя дзіцячыя ясьлі

З павялічэньнем ліку прадпрыемстваў, павялічэньне ліку жанчын, што працуюць на фабрыках і заводах. На Беларусі ёсьць значны лік прадпрыемстваў, дзе працуе больш 100 работніц. На гэтых фабрыках адкрыты дзіцячыя ясьлі: каарыклад, па тэкстыльнай фабрыцы «Дзьвіна», запалкавай фабрыцы «Вязузі», на «Дняроўскай навуафактуры», на «Чырвонай Бірэні» на гуче імя Дзямбі, на папяронай фабрыцы «Спартак» і г. д.

Іншыя прадпрыемствы абслугоўваюцца агульным гардэжкімі ясьлямі. Агульны лік ясьляў для работніц—25, лін ахапляюць каля 1.000 дзяцей.

Усё большае ўцягненьне жанчын на фабрыку і завод ставіць перад сабецай уладай пытаньне аб пэабходнасьці павялічэньне ліку ясьляў—гэты ўстанова пэвага быту, якая дае магчымасьць жанчыне савецкай вярні сумашчаць абавязкі маці з хатцай.

У напрамку павялічэньня ліку ясьляў ім ўжо маем канкрэтныя зьробі.

23-га студзеня гэтага году Савет Народных Камісараў БССР паставіў адлічыць на арганізацыю і ўтрыманьне ясьляў для дзяцей работніц, занятых на вытворчасьці, ад 5 да 10 проц. з фонду на паляпшэньні быту. Гэта адлічэньне робіцца, пачынаючы з 1-га кастрычніка 1927 г.

Згодна пастановам СНК, прадпрыемствы, у якіх працуе 100 і больш рабочых, павінны адлічыць чвэртку процанта з зароботнай платы на ўтрыманьне ясьляў, якія абслугоўваюць выключна работніц гэтага прадпрыемства. Акруговым выканаўчым камітатам прапанавана пры зацьверджаньні каштарысу месцовага органа аховы здароўя павялічыць сродкі, якія асыгнуюцца на арганізацыю і ўтрыманьне ясьляў для дзяцей работніц.

Згодна пастановам СНК, прадпрыемствы, у якіх працуе 100 і больш рабочых, павінны адлічыць чвэртку процанта з зароботнай платы на ўтрыманьне ясьляў, якія абслугоўваюць выключна работніц гэтага прадпрыемства.

Акрывканкомы дзяржаўныя ўстановы і прадпрыемствы, а таксама і кааперацыйныя арганізацыі павінны прадугледжваць пры будаўніцтве кватэр і пасялаў пабудову памяшканьняў для ясьляў. Народнаму Камісарыату Аховы Здароўя прапанавана асыгнаваць сродкі на пабудову новых ясьляў з рэспубліканскага фонду мэдыцынскай дапамогі застрахаваным.

Прафэсійнальныя арганізацыі павінны дапамагчы органам аховы здароўя безадкладна правесці падлік сродкаў, якія адлічаюцца з фонду зарплат і добрабыту, і суцэльна расправаць канкрэтны плян скарэстаньня гэтых сродкаў. Актыўны ўдзел у справе павінны прывяць фаб-аўмясцома і аддзёлы работніц на месцах.

Наркамат Аховы Здароўя асыгнаваў сродкі на арганізацыю летам гэтага году ў 8 савецкіх гаспадарках палявых ясьляў.

Б. Відаровіч.

АДКРЫТА ПАДПІСКА НА ГАЗЭТУ „ЗВЯЗДА“ Орган ЦК КП(б)Б на КРАСАВІК і да канца году.

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА: да канца году—7 руб. 50 кап., на 6 мес.—5 руб., на 3 мес.—2 руб. 60 кап., на 1 мес.—90 кап.

Усякі, хто падпісаўся на „Звязду“ да канца году, але ня менш, чым на шэсьць месяцаў, МАЕ ПРАВА выпісваць праз кантору „Звязды“, ПА ЗЬНІЖАНАЙ ЦАНЕ, „БІБЛІЯТЭЧКІ АКТЫВІСТАГА“ (для гораду і для вёскі), якія складаюцца кожныя з 10-ці КНИЖАК (усяго 1.400 старонак).

„БІБЛІЯТЭЧКІ АКТЫВІСТАГА“

Кожная бібліятэчка ў асобным продажы КАШТУЕ ЗВЫШ 3-х руб., падпісчыку-ж „Звязды“ БУДЗЕ ВЫСЛАНА за 1 р. 50 н.

ДАПУСКЯЕЦЦА РАССРОЧКА: пры падпісцы—50 кап., 1-га мая—50 кап. і 1-га чэрвеня—50 кап.

Для падпісчыкаў „Звязды“ падпісная цана на часопісь „БАЛЬШАВІК БЕЛАРУСІ“—15 н. у месяц (замест 25 кап.).

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА: у Менску—Галоўнай кантораў газэты „Звязда“—Савецкая, 63 (3-ці паверх), тэл. 7-81, штодзённа ад 9—3 гад., упоўнаважанымі Галоўнай канторы і развозчыкамі газэт; у правінцы—аддзяленьнямі Беларуска-давецтва, аддзяленьнямі выдавецтваў «Известия» і «Правда», упоўнаважанымі Галоўнай канторы і ўсімі паштова-тэлеграфнымі канторамі.

З матар'ялаў аб царскай стаўцы

(Ад нашана майлеўскага карэспандэнта)

Чым займаўся Мікалай—галоўкаверх **◆** Бомбы ці агітацыйныя лістоўкі **◆** Англа-расійская фальшуйка 1916 г.

Пад уплывам Распуцінскай партыі і супольна думкі ўсёй царскай фаміліі і «добра мыслячай» часткі «грамадства», Мікалай абвясціў сабе выхоўным галоўкам манушчым. 8-га жніўня 1916 г. ён пераехаў у Мадэлю. У асобным майлеўскім рашэньне нара тлумачылася тым, што «вораг даўка зайшоў у межы Расіі».

У той час, як жыцьцё цара мірна нявулася паміж царовым сьвязаньнем і абелам (нар старанна адначай у сваім дзеньніку, хто смў паршаны да стала, а стаўка рухліва выберагла ў нагучаньне пачомству расклад царскага «маю»), пачыналі за горад (сабіў са страды вярнуў—лісаў пар у дзьвю-віку), выбіраў і вясельным чынам (дэ-таграфія, калятамі аб здароўі насельніка (не давай яму аўсім вустры—тэлеграфікала імпрэтына) ды «рабас-ным» чынам чарговага прывезду ў стаўку наўмы, —справа на фронце не палішані, хоп імі і «загадаў» перфіданосны правадар.

Расійская армія васталася без артылерыі і адчула а нястачу нават у звычайных стрэльбах. А пераможнаў тым часам нікенкава армія знавала сьвету аб вядзікі тысячых палонных.

Расійскі штаб парашу даць для ваграніцы абвясніць адносна ства-вішка арміі і варты ў камадуучых франтах і праўдлівых лімбаў аб пра-дзішкі блэ весты. Завадалася такою дзіліцы не з ваўночна-ваходнага фронту; да часе сьвета мая на 1-га верасьня, г.б. та сьветы месяцы, блэ весты ва-гітала 1.344 афіцеры і 269.917 вядзікі чысы, пры гэтым за адзін лісьвё ко-сіні—134.000 чалавек.

Хутка весты пачала па баку Ня-меччыны і Гаўгарыя. У дакументах за-хаваных лісьт вейскага «Арм» (тэ-ба

думань, сэрба), які прапалаваў вярз «павуль Сербія не сылка крывёю», арганізаваць на самадэлах раскідваньне над саўгарскай тэрыторыяй пракляма-цый, якія, па думань «Арм», зробіць лепшае уражаньне, чымся бомбы. Генерал-кватэрмейстар Пуставойцэнка на айське вапісаў:

— Непробавань можна, хаця на вядзікі вышкі я не разлічаю».

Праклямацья, падпісаная «Штаб рускіх войск», была складзена і, тэба дуаць, раскідвалася. У ёй, між іншым, пісалася:

«Вы знаеце, хто быў істэнным вяснованком 17-го жніўня 1913 года і толкнуў вас на угоду немцам на войну с Сербіяй? Россия, вместе с союзниками, гарантировала бы вам, если бы вы пошли вместе с нею, не только те территории, которые наши правители расценивают как часть ценою предательства и крови, но еще и большую часть Фракии вместе с военной святыней Болгарии—Охридом».

Нарэшце, вызначалася, што Расія абвясціла ваіну на саўгарскаму народу, а нямецкаму стаўленіку Фердынанду і яго адрадынкаму ўраду і што расійскае камадуваньне спадзявалася, што саўгарскі народ не дадыме рукі на брата-вы-аваленца.

Значна большы іцтарос прадастаўляе сабою фальшуйка-лістоўка на нямецкай мове пад назваю «Hunger» (Голад), якая намірала сарод вядзікіх кауд.

«Шчэсьліва» івал—раважыць «ре-валюцыйнай» превагандай вамакюю ар-мію—надежынь французскаму камаду-ваньню. Потым за ле ўхавілася і Анг-лія, якая нагрукавала 10.000 вядзі-каў. Вось цікавы дакумент:

Английская миссия 27-VIII—1916 г.

Его превосходительству генерал-квартирмейстеру, генерал-майору Пустовойценко.

Имею честь доложить, что 10.000 экземпляров немецкой статьи «Hunger» будут напечатаны и отправлены на Англию возможно скоро.

Предполагается в Лондоне, что остальные копии смогут быть скорее напечатаны в России и что таким образом доставка их скорее случится.

Генерал Пустовойцэнка аддаў загад нагрукавань лістоўку ў ліку аўсім мільё-наў экзэмпляраў.

У «Hunger» выкладаецца «німава» харчовае становішча Нямецчыны. У ваіне, таворыцца ў ёй, піваваты толькі нямецкі ўрал. «Нямецкі ўрал у сваёй імгнэрылістичнай палітыцы закраваў усе дзяржавы і ў саюзе з аўстрыйскім дзяржаўным трупам і безназёвым бан-крутам Турцыяй пачаў гаўну».

А вась і «ревалюцыйнай» частка тэ-тай вагескай фальшуйкі:

3. У ітэрваўцынале—цэнтр цяжару каласнай ар анізацыі, пралетарыяту.

4. Абавязак выконваць паставоны ітэрваўцыналу вышэй усёх іншых абавязкаў перад арганізацыяй.

У краіны гаворыцца:

«Памінеце вы, мужчыны і жанчы-ны, выхай прагучыць ваш голас.—Ня-дай жыло міжнароднае саўдзярысьвэ пралетарыяту».

Ад каго выходзіць праклямацья—ля сказава. Але «выдавец» наказаны: «дру-карня і выдавецтва Альфрэда Шульца ў Дюбэгу».

К. А.

М Е Н С К

На 7-гадзінны рабочы дзень

Камісія пры ВСНГБ і ЦСПС прыступілі да распрацоўкі пляну пераводу на 7-гадзінны рабочы дзень раду прадпрыемстваў. У пляне будучь зьвязаныя прыдпрыемствы, якія падлягаюць пераводу на скарачаны дзень, а таксама і тэрміны. Згодна паведамленьня прадастаўніка ВСНГБ, у гэтым годзе магчыма перавесці на 7-гадзінны дзень панчошную фабрыку ў Віцебску. Камісія ЦСПС запрапанавала ЦП саюзу хэмікаў сумесна з камісіяй ВСНГБ у 10-дзінны тэрмін распрацаваць пытаньне аб увядзеньні 7-гадзіннага рабочага дня на запалкавай фабрыцы «Днепр» у Рэчыцы.

Мільён кніг у вёску

Зь вясніны два а пазоваю гады беларускае паддзяленьне таварыства «Кніга—вёска» прасунула ў вёскі мільён экз. ровнай літаратуры. Кожная кніжка ў сярэднім каштуе 8—10 кап. Літаратура раскідана сьлямаці і індывідуальна. Сярод разнастайнай літаратуры: 20 проц. пашуларнай бэлетрыстыкі, 20 проц. на палітычных пытаньнях, 30 проц. даўтаў на сельскай гаспадарцы і 30 проц. дзіцячай літаратуры. У 1925-26 годзе беларускія кнігі займалі паўпро-панту да ўсяго звароту кніг, у 1926-27 г.—40 проц., а за апошнімі 5 месяцаў—42 проц. Прадана таксама за апошні час 1.600 ўрабскіх кніг. Аса-бліва посьпехі маюць кнігі з дубачка-мі малюнкамі. Адначэснова адуствіць масавай дзіцячай літаратуры на беларускай мове, па якую масава вядзікі новыт. Белдзяржвыдавецтва дава-вадзьне выпусіць большую колькасьць дзіцячай літаратуры.

Таварыства «Кніга—вёска» мае на БССР 275 кіекаў. Сотні кніганом па-ведваюць сама дзіякія куткі Беларусі.

Пашыленьне халчоўкай пра-

Усебеларускі зьезд камі-тэтаў сялянскай узаема-дапамогі

Сёньня ў клубе Менскага акрыкан-кому адкрылася ўсебеларускі зьезд камітэтаў сялянскай узаемадапамогі. Зье-халася каля 200 дэлегатаў, якія прад-стаўляюць 1.500.000 сялян, арганіза-ваных у камітэты сялянскай узаемада-памогі. На першым пасяджэньні будзе вяслухан даклад па тэму: «Чарговыя валады аб працы на вёсцы і ролі КСУЧ». Дэлегацы разьмяшчаны ў Доме Селья-на і ў першай савецкай гаспадыніцы.

Курсы па падрыхтоўцы ў рабфаках на фабрыках

Саюз працаўнікоў паперы ў гэтым годзе арганізуе на буйных папярных фабрыках курсы па падрыхтоўцы рабо-чых для паступленьня ў рабфакі. Пры адборы на гэтыя курсы перавага будзе аддава рабочым і работнікам, якія ма-юць шматгадовае стаж фізычнай працы на найме, а таксама прымаючым актыў-ны ўдзел у дзейнасьці прафэсійных і грамадзкіх арганізацый. Адначэснова апернута ўвага ЦСПСБ на неабход-насьць прадастаўленьня большай коль-касьці месца на рабфаках для рабочых такіх буйных фабрык, як «Гарой Пра-ца», «Сьвартак» і «Чырвоны Зорка».

Пяцігодзьдзе нас ашчад-насьці

У маі месяцы гэтага году мімао 5 год з моманту заснаваньня нас ашчадніцы ў Беларусі.

НКА ў сувязі з гэтым прапанаваў усема найтэсьветным установам на месцах падрыхтавацца да правядзеньня нады-ходзячага юбілею.

Пачынаючы з 15-га маі, па клубах, хатах-пашталіх і мардох будзь-праведзены гутаркі на тэмы аб ролі і значэньні нас ашчадніцы для працоў-ных, а таксама будучь настаўленьне п'е-сам «Дэдава кубышка», «Вера, проста і ясна» і інш.

Ва ўсёй гэтай працы будзе браць

ЗА ДЗЕНЬ

8 ЗЬЕЗД ХЭМІКАЎ. У Доме асьветы адрыўся 8-ы ўсебеларускі зьезд прафсаюзу хэмікаў. Доклад аб між-народным становішчы зрабіў тав. Перавечка. Зьезд працягнецца некалькі дзёна.

ВУЧАСТКОВАЯ КАНФЭРЭН-ЦЫЯ ЧЫГУНАЧНІКАЎ. 21 сакавіка ў Менску склікаецца вучастковая канфе-рэнцыя чыгуначнікаў (МББ чыгув.), якая будзе прысьвечана, галоўным чы-нам, пытаньням раформы вярталы ў сувязі з пераключэньнем генэральна-га дагавору. Выбары дэлегатаў адбыва-юцца па агульных сходах рабочых і лужаца на мотусе і дэлегат на 150 чалавек. Матэрыялы, на якіх пра-дуе менаві 75 членаў саюзу, таксама абі-раюць па адным дэлегаце.

НОВЫ ДРЭВАПРАЦОУЧЫ ЗАВОД. Завод Дзьвіналеву № 2, які знаходзіцца ў Віцебску і не прадуе, на-мечана перадаць камунальнаму трэсту. Камгас у памяшканьні заводу мабуае меблявань і сталаруны мастэрні, у якіх будзе працаваць да 350 рабочых.

КАМІСІЯ ПА АХОВЕ ПОМНІ-КАЎ СТАРЫНІ І СТАРАСЬВЕТЧЫ-НЫ. На пасяджэньні калегі НКА з-дцьверджана камісія па ахове помнікаў старым і старасьветчым у Беларусі. У склад гэтай камісіі ўваходзяць т.т. Пекрашвіч, Лястоўскі, Флявішын, Сэр-баў, Ліўдзінскі і Шчэкавіч.

Здарэньні

Пакража. Гэтым днём у Белдзярж-тэатры ў часе спектаклю ў Х. Ас-украдзена з кішэні 600 рублёў.

Хацелі ўзрасьці 2.000 руб. За-гадчык гаспадаркай кантраляваў рабо-чай амбулаторыі Левін атрымаў у ка-мунальным банку каля 2 тыс. руб. і ашчадзіў іх у партфель. На дарогу ён зайшоў па ўнівэрсытэцкі магазін д е са-ўважыў, што яго партфель разраваўся, але грошай владзем уграьці не ўда-лося.

Затрыманьне ўдзіача. Крымва-шук затрымаў вядомага злодзея М. Маеўскага, які ўцёк з Нова-Ба-рысэўскага спраўдому, дзе адбываў на-ру за розныя пакражы. За гэтыя пакражы Маеўскі быў асуджаны на два гады зьнявольненья.

Армянскі акруговы суд разгледзеўшы гэтую справу, прыгаварыў Рытара да двух год зьнявольненья з суровым адзе-жаваньнем; Аўгусьціноўца—да чатырх-гох. Прыячочы над улагу, што адзін-ствэ было зроблена да гадывым Кас-трэвічэўскае рэвалюцый, на падставе амністыі, суд ашчадзіў магчымыя вау

С У Д Нячуваная гісторыя

ПЕРАДАЧА ЛЕСУ Б. ПАМЕШЧЫКУ.—ШЭФСКАЕ ВОКА ВЫКРЫЛА ЗЛА-ЧЫНСТВА.—ВЫСЫЛКА ПАМЕШ-ЧЫКА.

Справа пачалася ў лісьту. Камеаналеа в. Мастычынна, Багушэўскага раёну, Ар-шавскае акругі, паслаў у Маскву да студэнта Маскоўскага мяхавога інсты-туту т. Кашава лісьт:

«Дарагі сэбра і таварыш Валя Лісьт і кнігі, што ты паслаў мне, я атрымаў. Выказваю табе за гэта падзяку ад свайго юваккага і ка-самольскага сэрца...»

... З вясковых навін цябе вядзі-кавіць тое, што лесам б. пашчын-ка Войсіта мы карысталіся да 26 ліпеня 1926 г. Потым яго ад нас адабраў і зьвярнуў назад Войсіту. Гэта па ітэма Багушэўскага дзясьці-тва, памойму, фальшуйка».

Тав. Капцэў абурэўся. Ён дачо ве-мляў, як пажка ўлетку 1925 г. яму удалося адабраць 5 дзесяцін лесу ад былога памешчыка Войсіта і перадаць іх сялянскім вёска Мастычынна для карыстаньня.

Тав. Капцэў паслаў скаргу ў РСІ. РСІ пачала высьвятляць гэта пытаньне. Выявілася, што 28 чэрвеня 1926 г. у Багушэўскім РКК камісія перагледала дагаворы па карыстаньне лясамі мяхо-вага значэньня. На гэтым пасяджэньні дзясьціны Рытэр і старшыня сельсавету тав. Аўгусьціноўч зрабілі даклад аб тым, што сядзіне вёска ірвекііікі ска-ртыстоўваюць атрыманы імі лес і таму тэба скараць дагавор і перадаць гэ-ты лес Войсіту.

Правілаўні гэтую справу тэму, што Войсіт грашма і добрым абыходжыва-ваў іх на свой бак. Для большай вярнасьці Аўгусьціноўч выдае Войсіту заветаме фальшуйкае пасьведчэньне аб тым, што лес гэта ў лесе ревалюцый-на ашчадзіўся Войсітам. Камісія настааві-ла перадаць гэта лес Войсіту.

Калі ўсё справна вышла на чыстуді-валу, дык Рытэр і Аўгусьціноўч былі прыпугнаты да адазнасьці па абшчэ-чэньні ў ашчадзеньні данаю ім ула-даю праь скарастаньне ле. ў карыньніх для сабе матах.

Армянскі акруговы суд разгледзеўшы гэтую справу, прыгаварыў Рытара да двух год зьнявольненья з суровым адзе-жаваньнем; Аўгусьціноўца—да чатырх-гох. Прыячочы над улагу, што адзін-ствэ было зроблена да гадывым Кас-трэвічэўскае рэвалюцый, на падставе амністыі, суд ашчадзіў магчымыя вау

КУЛЬТУРНЫЯ НАВІНЫ

Падрыхтоўка беларус-кіх дасьледчыкаў

Беларускі Дзяржаўны Унівэрсытэт рыхтуе моладзі дасьледчыкаў для ва-дзювае працы. У сучасны момант у

Вывучэньне геалёгічнае будовы Беларусі

Рада аддэлу прыроды і гаспадаркі ІВБ заснавала справядачу вясном та Беларускага геалёга праф. Бадзюка, які

Двухтыднёвік АЗЕТ'У

АЗЕТ'ам у часе двухтыднёвіка шы-рока разорнута работа на ўдзяленьні новых членаў і на раскідваньні аб-тарыйных білетаў. На 14-та сакавіка на Менску раёна ськоджана 27.700 білетаў, акрамя 8.010, якія ўваляе раскідваць

